


ШАШКІ
(«Звязда»)
Выпуск № 55

Падведзены вынікі 51-га завочнага чэмпіянату Беларусі 2017 г. па шашках-64, які праводзіўся ў дзвюх лігах па класічнай версіі і з лёсаваннем ходоў і пазіцый. У вышэйшай лізе (класічная версія) перамогу святкаваў Мікалай Суздалеў (Буда-Кашалёўскі раён, в. Уза) — 19 ачкоў. На другім месцы Іван Працук (Паставы) — 18 ачкоў, трэці — Яўген Леванюк (Мінск) — 15 ачкоў. У сучаснай версіі з лёсаваннем ходоў і пазіцый наймацнейшымі былі Ігар Гайдукевіч (Баранавічы) — 17 ачкоў, М. Суздалеў, Мікалай Зубцоў (Маладзечна) — па 15 ачкоў. У першай лізе перамаглі Уладзімір Бандарык (Мінскі раён) па класічнай версіі і Андрэй Шамяна (па версіі з лёсаваннем ходоў і пазіцый).

Сёння для самастойнага рашэння прапануюцца кампазіцыі шашачных кампазітараў з Украіны.

№ 4 Іван Івацка (Вінніца)
Белыя простыя шашкі: b4, b6, c5, c7, d4, d6, e5, e7, h2 (9).
Чорныя простыя шашкі: a5, a7, b2, d2, f4, g3, g5, h4 (8).



№ 5 Валерый Кручкоў (Кіеўская вобласць, г. Кагарлык)
Белыя простыя шашкі: 17, 21, 29, 32, 34, 37, 38, 41 (8).
Чорныя простыя шашкі: 10, 18, 20, 23, 24, 26, 28 (7).

У абедзвюх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.

№ 6 Уладзімір Рычка (Палтаўская вобласць, г. Глобіна)
Белыя простыя шашкі: 8, 9, 18, 22, 24, 31, 33, 39, Белыя дамкі 23, 30, 42, 45, 46, 48, 50 (15).
Чорныя простыя шашкі: 11, 16, 44, Чорныя дамкі 35 (4).

У гэтай задачы патрабуюцца замкнуць простую чорных 17(4А), 10, 20!(47), 33!, 6, 7, 15, 26, 21, 47, 26, 31, 46—41; другі варыянт зачытачамі.

Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

З 22 па 31 студзеня ў Школе шахмат ФІДЭ (г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 49, 4-ы паверх) адбудуцца чэмпіянаты Беларусі па шашках-64 сярод мужчын і жанчын.

Праверце свае рашэнні: выпуск № 54 ад 12.01.18.

№ 1 **b6, c7, f4, f2, e7, f6, c5, c5+.**

№ 2 **1.20-14 09:38 2.37-31 35:13 3.31 02 23:32 4.02:42 32-37 5.42:08 03:12 6.47-42+.**

№ 3 **1.13-08 02x24 2.48-43 39x48 3.50x39 48x17 4.22x02 33x31 5.39-34 30x39 6.02x25 35-40 7.25-39 40-45 8.39-50 2-0.**

Дакладныя адказы даслалі Ф. Карпей (Мядзель), В. Статкевіч (п. Зялены Бор, Івацэвіцкі раён), В. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін (Івянец), В. Ваўчкоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, А. Ліцвінаў (усе — Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі раён), В. Бандарык (Мінскі раён).

Пішыце на адрас: газета «Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск, e-mail: info@zviazda.by або vorush@yandex.ru

Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

Пятніца,
2 лютага

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), **9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.50** Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зона Х». (16+).
8.50 Слова мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на свята Стрэчання Гасподняга.
9.10 **Серыял «След».** (16+).
10.50, 12.10, 18.45, 19.20 **Серыял «Двойная суцэльная».** (16+).
13.10 Дзіцячы доктар.
13.45 Дзень у вялікім горадзе.
14.45, 15.25, 17.05 **Серыял «Райскае месца».** (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
21.00 Панарама.
21.50 Клуб рэдактараў. (16+).
22.25 **Меладрама «Апошняя ахвяра Ганны».** (16+).
2.10 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 Тэлераніца. (12+).
9.00, 19.10 Тэлебарометр.
9.05, 17.05 **Серыял «Жанчыны ў чорным».** (16+).
9.55, 17.55 **Серыял «Каварныя пакаёўкі».** (16+).
10.45 «Зразумець. Дараваць». **Драма.** (16+).
11.40, 21.10 **Серыял «Найлепшы тыдзень майго жыцця».** (16+).
12.35 «Свет навыварат». (16+).
13.30, 19.15 «Амерыканскі жаніх». (16+).
14.25 «На нажах». (16+).
15.25 **Серыял «Іх пераблыталі ў раддзе».** (16+).
16.15, 0.05 Нічога сабе ньюз. (12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект.
18.45 «Калі мы дома». Скетч-кам. (16+).
20.10 «Паненка-сялянка». (16+).
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
22.05 «Бітва экстрасэнсаў. 16-ы сезон». (16+).

ВТВ ВТБ

6.00, 15.10 **Серыял «Вароніны».** (12+).
7.20, 4.20 М/ф «Дуда і Дада». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смяшарыкі». (0+)
8.00, 4.55 М/ф «Маша і Мядзведзь». (6+)
8.20, 3.30 «Ералаш». (6+)
9.20, 19.00 **Серыял «Маладзёжка. Дарослае жыццё»** (12+).
10.25 Баявік «Заложнік». (16+).
12.20 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
13.10, 20.00 **Серыял «Вы ўсе мяне прыводзіце ў шаленства»** (16+).
14.10 **Серыял «Паласатае шчасце»** (12+).
16.50, 5.10 **Серыял «Ранеткі».** (12+).
17.50 «Уральскія пельмені». (16+).
21.00 Баявік «РЭД-2». (12+).
23.00 Фантастыка «Зорны шлях: першы кантакт». (12+).
0.50 **Серыял «Бязмоўны сведка».** (16+).
1.35 **Серыял «Метад Лаўровай».** (16+).
3.15 «Лаві момант» (16+).

Культура Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Мікалай Чаркасаў.
7.05 «Пешшу...» Масква Жылярдзі.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.05 «Картачны домік. Канчатковае рашэнне». **Серыял.**
9.00 Сусветныя скарбы.
9.15 «Маналог у 4 частках. Мікалай Цыскарыдз».
9.40, 19.45 Галоўная роля.
10.20 Шэдэўры старога кіно. «Член урада». Маст. фільм.
11.55 «Вера Марэцкая». Дак. фільм.
12.55 «Аб чым маўчаць храмы...» Дак. фільм.
13.40 «Рафаэль. Шлях у Расію». Дак. фільм.
14.20 «Бенедыкт Спіноза». Дак. фільм.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35, 20.10 «Беларуская кухня». Ножкі ў фасолі. Яблычны дэсерт.
8.05, 12.00, 20.00 «Калейда-скоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25, 18.20 «Соль зямлі». Маст. фільм. (12+).
9.35, 17.35 «Каралі эпізодаў». Барыс Новікаў (12+).
10.15 «Сіла веры».
10.40, 16.25 «Штэпсель жэніць Тарапуньку». **Камедыя** (12+).
12.20 «Размовы пра духоўнае».
12.30 «Беларуская кухня». Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
13.00 «Беларусь як песня». ВІА «Чараўніцы».
13.25 «Славянскі базар у Віцебску — 2000».
14.15, 22.30 «Курская бура». Дак. фільм (12+).
15.00, 21.05 «34-ы хуткі». Маст. фільм (12+).
19.30 «Сучаснае мастацтва Беларусі». Сакральнае мастацтва. Царква ў в. Вішнева.
20.40 «Кальханка» (0+).
23.15 «Час кіно». Работы студэнтаў майстэрні народнага артыста Беларусі Аляксандра Яфрэмава.

5 Беларусь 5

8.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. Аглед тура.
8.55 Футзала. Кубак Беларусі. 1/2 фіналу.
10.20 На шляху да ЧС-2018. Відэачасопіс.
10.50 Гандбол. СЕНА-Газпром ліга. БГК імя Мяшкова (Беларусь) — «Вардар» (Македонія).
12.30 Авертайм.
13.00 Тэніс. Турнір WTA. Санкт-Пецярбург. 1/4 фіналу.
17.00 Тэніс. Кубак Дэвіса. Аўстрыя — Беларусь. Матчы адзіночнага разраду. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Спорт-цэнтр.
21.10 Свет англійскай прэ'м'ер-лігі. Відэачасопіс.
21.45 Хакей для ўсіх.
22.15 Плаванне. Адкрыты Кубак Беларусі.

14.30 «Улюбiцца ў Арктыку». Дак. серыял.
15.10 Гістарычныя канцэрты. Джансуг Кахiдзе і Дзяржаўны сімфанічны аркестр СССР.
16.05 «Пісьмы з правінцыі». Урал.
16.35 «Люсьена Аўчыннікава. Матылёк». Дак. фільм.
17.15 Жыццё выдатных iдэй. «Зрэз без разрэзу».
17.45 «Справа №. Палітычны брэцёр Аляксандр Гучкоў». Дак. серыял.
18.15 «Дзень анёла». Маст. фільм.
19.45 75 гадоў з дня разгрому нямецка-фашысцкіх войскаў у Сталінградскай бітве. «Чыстая перамога. Сталінград».
20.30 «Лінія жыцця». Міхаіл Казінік.
21.25 «Джэйн Эйр». Маст. фільм.
23.05 «Навуковы стэнд-ап».
0.05 «2 Вернік 2».
0.50 «Не прамахніся, Асунта!» Маст. фільм.
2.30 «На Поўдзень ад Поўначы». «Лаўка». М/ф для дарослых.

НО&АЛЬГИЯ Настальгія

6.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Трыа «Меридиан». 2008 год (12+).
6.50, 8.10, 9.40, 11.00, 12.45, 14.10, 15.40, 17.00, 19.00, 20.30, 21.40, 23.00, 1.35, 3.40, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.00, 13.00, 19.00, 1.50 Маст. фільм «Амерыканская трагедыя» (16+).
8.50, 14.50, 20.50 «Прэс-экспрэс». 1995 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Яловая субмарына». 2005 год (16+).
18.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1969. 2-я частка. 2011 год (16+).
19.20 Маст. фільм «Мера стрымання» (16+).
22.00 «Колба часу» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Грошы для новай Расіі». 2007 год (16+).

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), **7.30, 8.00** (з субцітрамі), **8.30, 9.00** (з субцітрамі), **11.00, 13.00, 16.00, 18.00** (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Ідэальны рамонт» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10 «Няхай гавораць» (16+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 **Камедыя «Верныя сябры»** (12+).
18.20 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
19.00 «Поле цудаў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Голас. Дзеці». Новы сезон (6+).
22.55 «Вячэрні Ургант» (16+).
23.50 Маст. фільм «**Жоўты карлік**» (12+).
1.40 «Начныя навіны».

ТВ РЕН СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Далёкія сваякі» (16+).
8.50 «Загадкі чалавечтва» (16+).
10.40 «Самыя шакіруючыя гіпозы» (16+).
11.30 «Прапаршчык Шматко, або Ё-маё!» **Серыял** (16+).
13.05 «Следакі». **Серыял** (16+).
13.50 «NEXT-2». **Серыял** (16+).
15.25 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
16.10 «Аўтапанарама» (12+).
16.50 «Скардзіцца дазваляецца».
17.10 «Адкрытая размова».
17.35 «Засакрэчаныя спісы» (16+).
19.10 «Вадзіць па-руску» (16+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».

0.55 Праграма «Тэма» з У. Лісцэвым: «Праблема грошай». 1993 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.25, 9.25, 21.00 Алімпійскія гульні. Sports explainers.
3.30 Алімпійскія гульні. «Алімпійскі дух».
3.45, 7.00, 11.25, 15.45, 21.05 Снукер. German Masters.
5.00, 9.00, 11.00 Лыжныя гонкі. Кубак свету.
5.30 Футбол. «ФІФА».
6.00, 9.30, 13.00, 16.30, 2.30 Веласпорт. «Кам'юнідад Валенсіяна».
8.30 Алімпійскія гульні. «Алімпійскі хэштэг».
10.25, 10.55, 0.55 Алімпійскія гульні. «Алімпійскае прызнанне».
10.30 Лыжнае дваябор'е. Кубак свету.
14.05 Горныя лыжы. Кубак свету.
15.00 Аўтагонкі. Формула Е.
15.30, 18.25 Футбол. Кубак Італіі.
19.15, 1.00 Скачкі з трампліна. «Нерасказаная гісторыя».
19.45, 1.30 Скачкі з трампліна. Кубак свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.35 Камедыя «21 і больш». (16+).
2.20 Меладрама «Дзённік кар'ерыстыкі». (16+).
4.05 Меладрама «Справа ў таб» (16+).
5.45 Камедыя «Піўная ліга». (16+).
7.20 Камедыя «Няправільныя копы». (18+).
8.50 Камедыя «Любоўны пераплёт». (16+).
10.30 Прыгоды «Джунглі». (6+).
12.05 Камедыя «Эвалюцыя». (12+).
14.00 Камедыя «Кур'ер». (16+).
15.50 Камедыя «Сяброўства і нікага сексу?» (16+).
17.40 Камедыя «Гэты няёмкі момант». (16+).
19.30 Камедыя «Маё вялікае грэчаскае лета». (16+).
21.15 Камедыя «Мільён для чайнікаў». (16+).

20.15 **Камедыя «Паліцэйскі з Бэверлі-Хілз-2»** (12+).
22.05 «Глядзець усім!» (16+).
23.05 «Уся праўда пра ведзьмакоў» (16+).
0.45 «Сакрэтныя коды Старажытнай Русі» (16+).

МІР

6.00, 3.20 М/ф (12+).
6.30 «Добрай раніцы, свет!» (16+).
7.35 «Любімыя акцёры 2.0». «Формула кахання» (12+).
9.05 **Серыял «АСА»** (16+).
8.05, 13.15 **Серыял «Метад Лаўровай»** (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
14.00 «Справы сямейныя» (16+).
15.00 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
17.10, 18.05 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2»** (16+).
19.20 **Серыял «Спраба Веры»** (16+).
23.30 Маст. фільм «Дзеці Дон Кіхота» (12+).
1.05 «Трымайся, шоубізі!» (16+).
1.35 Маст. фільм «Кахання без страхоўкі» (16+).
3.55 **Серыял «Спрут»** (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 **Серыял «Скліфасоўскі».** (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека». (12+).
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
20.40 **Серыял «Сямейны дэтэктыў».** (12+).
22.10, 23.10 «Гумарына». (16+).
0.15 Маст. фільм «Чужыя дзеці». (12+).

23.10 Камедыя «Доля анёлаў». (12+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
8.45 «Доктар І...» (16+).
9.15, 2.15 «Кузей. Гюней». **Серыял.** Заклучанае серыя (16+).
10.40, 3.35 «Судовыя страсті». Дак. серыял (16+).
12.20 «Сакрэты экстрасэнсаў» (16+).
13.15, 17.00 «Варажбітка» (12+).
14.15, 5.10 «Паралельны свет» (12+).
15.10 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
15.40 «Простыя складанасці» (12+).
16.10 «Мой герой» (12+).
18.00 «Дзённік экстрасэнса» (12+).
19.00 «Чалавек-невідзімка».
20.00 «Эні». Камедыя (12+).
22.15 «Нявольніцы». Маст. фільм (16+).
0.50 «Імя. Зашыфраваны лёс» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.00 Вялікая афёра. (16+).
8.20 Не здавайся. (16+).
10.10 Крысціна. (16+).
12.15 Баец. (16+).
14.30 Адна сустрэча. (16+).
16.10 Арбіта 9. (16+).
20.10 Вельмі небяспечная штучка. (16+).
22.05 Чалавек, якога не было. (16+).
0.20 Прыгажосць па-англійску. (18+).
2.20 Шукальнік вады. (16+).
4.15 Ілюзіяніст. (16+).

РУССКОЕ КИНО ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Слухач (12+).
8.15 Асаблівасі нацыянальнага палявання (16+).
10.10 Тата (12+).
12.10 Канец імператара тайгі (12+).

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.10, 7.10 «Дзелавае раніца НТБ». (12+).
7.50, 8.10 **Серыял «Мухтар. Новы след».** (16+).
8.50 **Серыял «Сужэнцы».** (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 **Серыял «Вуліцы разбітых ліхтараў».** (16+).
12.00 «Суд прысяжных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.00 «Паедзем, паядзім!» (0+).
14.20 **Серыял «Хвост».** (16+).
16.35, 19.40 **Серыял «Неўскі».** (16+).
21.20 **Серыял «Інспектар Курпер. Нябачны вораг».** (16+).
23.40 «Іцiгэлаў. Смерці няма». (16+).

8 канал

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.25, 23.10 **Серыял «Камісар Рэкс».**
8.15 **Серыял «Чатыры танкісты і сабака»** (12+).
9.1